

АГЕЕЎ А. Р.
(Г. МАГЛЁЎ)

ЗАБАСТОЎКІ НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ МАГІЛЁЎСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў 50-х—60-х гг. XX ст.

Агульнапрыніята лічыць пачаткам страйкавага руху ў СССР першыяд "перабудовы" — канец 80-х — пачатак 90-х гадоў. У літаратуры і тыя, хто яшчэ aberагае ідэалы сацыялізму, і тыя, хто развенчвае марксісцкія доктрины фактычна прызнаюць адсутнасць забастовак у 30-х — першай палавіне 80-х гг. Такія ўяўленні трывала жывуць і ў грамадской думцы. Нават забастоўка і растрэл рабочай дэманстрацыі ў Новачэркаску ў чэрвене 1962 г. спачатку выглядалі трагічным выключэннем. Але гэта думка не абгрунтавана, бо даследавання па дадзенай праблеме не было, ды і не магло быць у ранейшыя гады.

Пошук матэрыялаў у архівах Беларусі паказаў, што рабочыя змагаліся за свае права і ў гады "сацыялістычнага будаўніцтва". У 1957—1970 г. на прадпрыемствах Магілёўскай вобласці знайдзена 20 выпадкаў адмаўлення рабочых ад працы, большасць з якіх трапляе пад традыцыйнае вызначэнне "забастоўка".

Асноўныя крыніцы інфармацыі аб такіх выпадках — пратаколы пасяджэнняў бюро абласных, гарадскіх, раённых камітэтаў партыі і дакументы пярвічных партарганізацый. Гэта звязана з тым, што пратэсты рабочых успрымаліся як надзвычайнае здарэнне. Яны супярэчылі афіцыйнай пропагандзе, падрывалі прэстыж мясцовай наменклатурнай вярхушки. Дакладнасць крыніц далека небяспрэчна. Звесткі з іх трэба правяраць і супастаўляць.

Сам тэрмін "забастоўка" у дакументах амаль не выкарыстоўваецца. Фігуруюць такія выразы як "неприятны факт", "случай", "факт нарушения дисципліны" і г.д. Назіраецца ў многіх выпадках жаданне скрыць, а калі гэта немагчыма, то зменшыць сапраўдныя памеры і значэнне стачак. Якісці ўлік забастовак у адкрытых для даследавання крыніцах адсутнічае. Таму можна казаць толькі аб выяўленых на сёняшні дзень выпадках стачак.

Першыя выяўленыя намі на прадпрыемствах вобласці забастоўкі адбыліся ў 1957 г. (гэта тычыцца і іншых абласцей Беларусі). Кіраўніцтва СССР у тыя гады спрабавала надаць сацыялізму больш дынамізму, распрыгоніць ініцыятыву народа. Адваротным бокам гэтых пракэсаў стала больш рэзкая рэакцыя рабочых на сацыяльную несправядлівасць, парушэнні працоўнага заканадаўства.

Па гадам выпадкі адмаўлення рабочых ад працы размяркоўваюцца наступным чынам: 1957 — 2, 1961 — 3, 1962 — 6, 1966 — 2, 1967 — 2, 1968 — 2, 1969 — 2, 1970 — 1. Кідаецца ў очы вялікая іх колькасць у 1962 г.

Малая статыстычная база не дазваляе рабіць пэўныя выклады. Але і дадзеныя па Беларусі за 1956—1965 гг., якія маюцца ў аўтара, паказваюць значны рост забастовак у 1961—1963 гг. Гэта дазваляе па-іншаму глянуць на "выпадковасць" Новачэркаскіх падзеяў 1962 г. Менавіта ў гэтыя гады адбылася грошовая рэформа, павышэнне кошту мясамалочнай прадукцыі, пачалося масаве павышэнне нормаў выпрацоўкі на прадпрыемствах.

Рабочыя Магілёва 9 разоў спынялі працу, Бабруйска — 8, Крычава — 3. Гэта адпавядае прымысловому патэнцыялу гэтых гарадоў у дадзены першыяд часу...

Найвялікшую актыўнасць прайвілі металісты і будаўнікі (па 20%), рабочыя швейных і прадпрыемстваў будматэрыялаў (па 15%, хімікі (10%).

Большасць забастовак — частковыя. У 30% выпадкаў зафіксавана адмаўленне ад працы да 25 чалавек, 25% — ад 25 да 50 чал., 10% — ад 50 да 100 чал. Трэццяя частка — гэта спыненне працы калектывамі цаходу і невялікіх прадпрыемстваў.

Кожная чацвертая стачка цягнулася двое сутак і болей.

Документальны матэрыял паказвае, што ў большасці выпадкаў патрабаванні рабочых былі справядлівые. Як правіла, рабочыя спачатку спрабавалі разрашыць праблемы на месцы, выступалі, на сходах, пісалі скаргі, заяўленні. Адмаўленне ад працы было крайнім метадам. Рабочыя вымушаны былі ўжываць яго, калі ўсе іншыя формы рашэння працоўных канфліктаў не давалі выніку.

Такая сітуацыя ўсур'ёз турбавала і кіраўніцтва рэспублікі. Прэзідыум Савета народнай гаспадаркі БССР з 31 сакавіка па 14 жніўня 1962 г. вымушаны быў 5 разоў вяртацца да разгляду гэтай праблемы на

сваіх паседжаннях. Пры гэтым адзначалася значная колькасць "падобных выпадкаў". ЦК КПБ 29 снежня 1969 г. прыняў спецыяльную пастанову "Аб фактах адмовы ад працы, якія мелі месца ў 1969 г. на асобных прадпрыемствах рэспублікі". Гэтыя органы, а таксама Белсовпроф перыядычна канстатавалі адны і тыя ж недахопы, якія прыводзілі да забастовак, патрабавалі выканання працоўнага заканадаўства. Але з другога боку, кіраўніцтва БССР карала адміністрацыю прадпрыемстваў за перарасход зарплаты, ніzkая нормы, што фактычна падштурхоўвала апошніх да парушэння.

Павышэнне нормаў выпрацоўкі з'явілася асноўнай зачэпкай да забастовак. Рабочых нярэдка не толькі не папярэджвалі, у адпаведнасці з заканадаўствам, за 2 тыдні аб новых нормах, але і ўводзілі іх "заднім чыслом". Кожны трэці выпадак адбыўся ў вобласці ў сувязі са змяненнем нормаў, 30% началася з-за ніzkай аплаты працы, 15% — з-за кепской арганізацыі працы.

Параўнаннè Magiléyshchyny з іншымі рэгіёнамі Беларусі магчыма за перыяд 1956-1965 гг. Па нашых дадзеных ў гэты час рабочыя Мінскай вобласці адмаўляліся ад працы 31 раз, Віцебскай — 13, Magiléyuskay — 11, Гомельскай — 5, Гродзенскай — 1 (спецыяльна не даследавалася), Брэсцкай — 0 (выпадкаў не знайдзена). Суадносіны колькасці стачак у абласцях увогуле адпавядаюць узору развіцця прамысловасці рэгіёнаў. Выпадае толькі Гомельская вобласць з яе буйнейшымі заводамі. Але тут, здаецца, больш сказаўся асаблівасці вядзення архіўнай справы ў мясцовым партыйным архіве, якія заміналі іх пошуку. Да таго ж менавіта тут першага ліпеня 1957 г. адбылася адна з буйнейших на Беларусі ў гэтыя гады забастовак, у выніку якой з змены (!) прастаяў галоўны канвеер гіганта беларускай прамысловасці — завода "Гомсельмаш".

Большасць забастовак пачыналася спонтанна, у момант неабгрунтаванага павышэння норм, ці атрымання нечакана ніzkай, з пункту гледжання рабочых, зарплаты, як рэакцыя на відавочную несправядлівасць.

Рабочы рух не выйшаў за эканамічныя рамкі. Адсутнічаюць адкрыта палітычныя патрабаванні. Праўда, "антысавецкія выказванні" і факты "паклепу на нашу савецкую рэчаіснасць" мелі месца ў 1963 г. на Magiléyuskіх заводах імя Кірава, імя Куйбышава. Будаўнік Бабруйскага буд-трэста № 13 Казак I.B. распаўсюджваў "антысавецкія" лістоўкі. Але гэта, якраз тыя рэдкія выключэнні, якія пацвярджаюць агульнае правіла.

Увогуле, забастоўкі 50-х—60-х гг. не параўнальны з сучаснымі ні па памерам, ні па колькасці ўдзельнікаў. Яны не ўяўлялі непасрэднай пагрозы існаваўшаму рэжыму. Забастовачны рух меў абарончы характар. Рабочыя змагаліся не столькі за павышэнне свайго жыццёвага ўзроўня, колькі супраць яго зніжэння. Тым не менш, барацьба рабочых у пэўнай ступені спрыяла навядзенню парадка ў пытаннях выканання працоўнага заканадаўства, прыцягвала ўвагу да існаваўшых проблем.

Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя:
Рэгіянальная навуковая канферэнцыя
(Magiléy, 12-13 мая 1994 г.) / Упраўленне
культуры Magiléyuskага аблвыканкама;
Magiléyuskі абласны краязнаўчы музей. Ч. II
(гісторыя). Magiléy, 1995.